


Да юбілею мастака Мая Данцыга

27 красавіка — 75 год
з дня нараджэння (1930)
М.В. Данцыга, жывапісца,
народнага мастака Беларусі

К.Дз. ВАРАНЬКО,
галоўны бібліограф Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі



Май Данцыг

Чалавеку, які цікавіцца беларускім выяўленчым мастацтвам, слова «мой Мінск» адразу нагадаюць карціну з выявай моста, які перасякае па дыяганалі палатно і амаль падыходзіць да вядомага ўсім мінчанам Чырвонага касцёла (гл. уклейку). Аўтар гэтага твора — мастак Май Вольфавіч Данцыг. Ён прыйшоў у беларускае мастацтва на мяжы 50—60-х гадоў мінулага стагоддзя ў час нараджэння так званага «сурогата стылю». У гэты перыяд савецкае выяўленчае мастацтва зрабіла рэзкі скакок наперад, што было абумоўлена з'яўленнем маладога пакалення таленавітых творцаў, якія вызначаліся авбостраным эмацыянальным успрыманнем жыцця, імкненнем знайсці новыя тэмы і новую мастацкую форму. Да іх належала і Май Данцыг. Ён ужо з першых крохаў сваёй творчасці заявіў аб сабе як жывапісец буйных сацыяльна важных тэм.

Нарадзіўся мастак у Мінску. Яго бацька, выкладчык фізкультуры, у вольны ад працы час маливаў і выхоўваў у хлопчыка любоў да мастацтва. Ён бачыў свайго сына музыкантам і аддаў яго вучыцца ў музычную школу па класу скрыпкі. За трох гады вучобы Май добра авалодаў інструментам. Ён мог стаць славутым скрыпачом, але ўсе планы пе-

раблытала вайна. Разам з іншымі бежанцамі сям'я апынулася на Волзе ў г. Ульянаўску, які запомніўся хлопчыку холадам, голадам, цяжкай працай. Пасля вызвалення Мінска Данцыгі вярнуліся ў родны горад. У 1947 г. тут адкрылася мастацкае вучылішча, студэнтам якога стаў Май. Потым ён паступіў у Маскоўскі дзяржаўны мастацкі інстытут імя В.І. Сурыкова. Дыпломная работа Данцыга «Насустрач жыццю» атрымала адзнаку «выдатна». Зараз яна захоўваецца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Пасля заканчэння ў 1958 г. з залатым медалём Сурыкаўскага інстытута Данцыга запрасіў на кафедру жывапісу рэктар Мінскага тэатрально-мастацкага інстытута В. Цвірка.

Першыя работы мастака — узышана-эмацыянальныя. Нават назвы адпавядаюць іх сэнсу: «Я ведаю, горад будзе», «Гудзе зямля салігорская» і інш. Данцыг заўжды працаваў «з натуры». Ён з эпюднікам абышоў увесь Мінск, малюючы родны горад у розныя гады. Пісаў з дахаў дамоў, з балконаў, з расчыненых вокнаў... Пісаў новыя мікрараёны, старажытныя закуткі. Сярод работ, прысвечаных гораду, — «Мінск абуджаеца», «Растуць новыя квартали», «Новы Мінск», «Мой горад стара-



М.В. Данцыг. Нацюроморт (Аб Вялікай Айчыннай...). 1968. П., а. 206×180

жытны і малады» і інш. Многія мастакі прызнаюцца, што пасля Данцыга сказаць што-небудзь новае пра Мінск на мове жывапісу вельмі цяжка. Яго карціны сталі сапраўднай візітнай карткай беларускай сталіцы (гл. уклейку).

Ёсць яшчэ адна тэма ў творчасці мастака, дзе ён сказаў сваё асабістое важкае слова, — гэта тэма вайны. У творах Данцыга яна адлюстравалася ярка, выразна, натхнёна. І, нягледзячы на тое, што вайна — гэта заўсёды гора, смерць, насілле, жорсткасць, яго работы «Аб Вялікай Айчыннай...», «Партызанская балада», «Рэвіем», «І памятае свет уратаваны...», «Партызанскае вяселле» (гл. уклейку), «Беларусь — маці партызанская» і іншыя прасякнуты жыццесцвярджальным пачаткам, невынішчальнай прагай жыцця.

Сённяшні Май Данцыг па сутнасці свайго характару, па стану душы так і застаўся прадстаўніком «сурогата стылю», трывунам і публіцыстам, які ўсёй сваёй творчасцю сумяшчае ідеалы і рэальнасць. Яму цесна і няўтульна ў «малых» формах. Па словах мастака,

«карцінкі для кватэр і офісаў — зусім не ганебна. Але для мяне вялікае палатно — арганічнае неабходнасць, частка мастацкага образа» [8, с. 29]. Нават партрэты Данцыг піша ў вялікіх памерах, падбіраючы для іх людзей неардынарных, высакародных: А. Адамовіча, В. Быкава, А. Анікейчыка, Б. Акуджаву, Д. Граніна, Э. Клімава, Г. Таўстагава і інш. Кожная эпоха нараджае мастакоў, творчасць якіх можна лічыць біяграфіяй часу. Да такіх творцаў належыць і Май Данцыг. Сёння ён выкладае на кафедры жывапісу ў Беларускай акадэміі мастацтваў, працуе над новымі творамі.

У 2000 г. у Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь адбылася персанальная выстаўка мастака, якая стала сведчаннем шырокага грамадскага прызнання таленту жывапісца. Творы Данцыга захоўваюцца ў Дзяржаўнай Траццякоўскай галерэі (Масква), у зборах Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, у Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, музейных калекцыях Расіі, Нідэрландаў, Германіі, Бельгіі, Італіі, ЗША і іншых краін свету.

1. *Данциг Май: живопись: альбом / авт. текста Г.А. Фатыхова.* — Мин.: Интернешнл Транс-Кэнтэл, 2001. — 45 с.
2. *Данциг Май Вольфавіч // Бел. энцыкл.* — у 18 т. — Мин., 1998. — Т. 6. — С. 48—49.
3. *Данциг Май Вольфавіч // Беларускі саюз мастакоў: энцыкл. давед.* — Мин., 1998. — С. 166.
4. *Данциг Май Вольфавіч // Беларусь: энцыкл. давед.* — Мин., 1995. — С. 263.
5. *Ліхінец, І. Мы не горшыя, мы — лепшыя // Альманах: запіскі Бел. дзярж. акад. мастацтваў.* — 2000. — № 3. — С. 167—173.
6. *Левіна, А. Кто спасет красоту? // Мишпоха.* — 2000. — № 7. — С. 110—114.
7. *Фатыхова, Г. «Мой город древний, молодой» // Неман.* — 2001. — № 10. — С. 255—256.
8. *Шаранковіч, Н. Мастак, улюбёны ў Мінск // Беларусь.* — 2001. — № 9. — С. 28—29.